

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра географической экологии

КЛИМОВ
Павел Александрович

ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дипломная работа

Научный руководитель:
профессор Г.И. Марцинкевич

Допущен к защите

« ____ » _____ 2017 г.

Зав. кафедрой географической экологии
доктор географических наук, профессор
А.Н. Витченко

Минск, 2017

РЕФЕРАТ

Климов П.А. Оценка геоэкологического состояния природной среды Могилёвской области (дипломная работа). – Минск, 2017. – 64 страницы, 19 рисунков, 23 таблицы, 35 источников.

Могилёвская область, географические особенности территории, источники воздействия на природную среду, оценка экологического состояния.

Объектом исследования является состояния природной среды Могилёвской области.

Цель работы – оценка экологического состояния природной среды Могилёвской области.

Методы проведения работы - общенаучные теоретические методы (анализ, синтез, абстрагирование), сравнительно-географический, математический, картографический.

Область применения исследования – в практике рационального природопользования, в уменьшении выбросов от различных источников.

Автор работы подтверждает, что приведённые в ней материалы объективно отражают экологическое состояние природной среды Могилёвской области. Все заимствованные теоретические, методологические и методические положения указаны по источникам.

Библиография 35 названий.

РЭФЕРАТ

Клімаў П.А. Ацэнка геаэкалагічнага стану прыроднага асяроддзя Магілёўскай вобласці (дыпломная работа). – Мінск, 2017. – 64 старонкі, 19 малюнкаў, 23 табліцы, 35 крыніц.

Магілёўская вобласць, геаграфічныя асаблівасці тэрыторыі, крыніцы ўплыву на прыроднае асяроддзе, ацэнка экалагічнага стану.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца стан прыроднага асяроддзя Магілёўскай вобласці.

Мэта работы – ацэнка экалагічнага стану прыроднага асяроддзя Магілёўскай вобласці.

Метады правядзення работы – агульнанавуковыя тэарэтычныя метады (аналіз, сінтэз, абстрагаванне), параўнальна-геаграфічны, матэматычны, картаграфічны.

Вобласць ужывання даследаванні – у практыцы рацыянальнага прыродакарыстання, у памяншэнні выкідаў ад розных крыніц.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй матэрыялы аб'ектыўна адлюстроўваюць экалагічны стан прыроднага асяроддзя Магілёўскай вобласці. Усе запазычаныя тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні пазначаны па крыніцах.

Бібліяграфія 35 назв.

ABSTRACT

Klimov P.A. Assessment of the geoecological state of the natural environment of the Mogilev region (thesis). - Minsk, 2017. - 64 pages, 19 figures, 23 tables, 35 sources.

Mogilev region, geographical features of the territory, sources of environmental impact, assessment of the ecological state.

The object of the study is the state of the natural environment of the Mogilev region.

The aim of the work is to assess the ecological state of the natural environment of the Mogilev region.

Methods of conducting the work are general scientific theoretical methods (analysis, synthesis, abstraction), comparative-geographical, mathematical, cartographic.

The scope of the study is in the practice of rational nature management, in reducing emissions from various sources.

The author of the paper confirms that the materials cited in it objectively reflect the ecological state of the natural environment of the Mogilev region. All borrowed theoretical, methodological and methodical provisions are indicated by sources.

Bibliography 35 titles.